

Ludwig Lazarus Zamenhof,  
Сэрца, цішэй!

*tradukita de Людмила Сильнова*

Сэрца, цішэй! Не стукай так трывожна,  
Не выскачы, балеснае, з грудзей!  
Так лёгка ўжо цябе стрымаць няможна.  
Сэрца, цішэй!

Сэрца, цішэй! Пасля нястомнай працы  
у перамогу верыцца лягчэй.  
Даволі! супакойся ад біцця ты!  
Сэрца, цішэй!

*Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor” de  
LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (Ludoviko Lazaro  
Zamenhofo, \*1859-12-15 – †1917-04-14) en la Be-  
lorusan de Людмила Сильнова.*

*Arg-129-905 (2009-11-05 15:39:09)*

*Tiu ĉi traduko estas kopiita el la retejo  
[http://donh.best.vuh.net/Esperanto/  
Literaturo/Revuoj/ckk/ckk9904.htm](http://donh.best.vuh.net/Esperanto/Literaturo/Revuoj/ckk/ckk9904.htm).*

Ludwig Lazarus Zamenhof,  
О моё сердце

*tradukita de Соломон Высоковский*

О моё сердце, не стучи тревожно,  
не вырывайся из моей груди!  
Поверь, сдержаться больше невозможно.  
О моё сердце, погоди!

О моё сердце! Столько лет горенья...  
Но разве не победа впереди?!  
Довольно! Успокой своё биенье!  
О моё сердце, погоди!

*Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor” de  
LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (Ludoviko Lazaro  
Zamenhofo, \*1859-12-15 – †1917-04-14) en Espe-  
ranton de Соломон Высоковский.*

*Arg-129-904 (2008-04-28 10:15:24)*

*Prenita el la retejo [http://miresperanto.  
narod.ru/tradukoj/zamenhof.htm](http://miresperanto.narod.ru/tradukoj/zamenhof.htm).*